

- ВК — «Bielaruskaja krynicia»; К — «Krynicia»; Бел. сл. — «Беларускія слова»;  
 ББІК — «Белегенчні Беларускага насьольскага клуба»; ВВ — «Беларуская вёска»\*<sup>1</sup>;  
 БД — «Беларуская доля»; БЗ — «Беларускі звон»; ВН — «Беларуская ніва»; БС — «Беларускія справы», БФ — «Беларускі фронт»; Віл. пр. — «Віцебскі пралегарый»\*,  
 В/п — «Воля працы»; ДП — «Думка працы»; Ж — «Жанчына на барыкадах»; ЖБ — «Жыццё беларуса»; ЖВ — «Жыцце вёскі»; З — «Змаганне»; З-ча — «Зарніца»;  
 Зв — «Звязда»; Л/с — «Ленінскі сця»\*; Н/к — «Наша прауда»;  
 Н/п — «Наша праца»; НС — «Народная справа»; Н/с — «Наш сця»; ПБ — «Пінэр Беларусі»\*, П-мя — «Полныя»\*; РК — «Родны край»; СВ — «Савецкая Беларусь»\*,  
 СН — «Сляянская ніва»; СП — «Сляянская прауда»; Сам. — «Самапомач»; ЧЗ — «Чырвонаармейская прауда»\*;

### Літаратура

- Арыямёнак, Г. Беларуска-польская лексічна ўзаемадзяньне на сучасным этапе / Г. Арыямёнак // Беларуская мова: шляхи развіція, канктакты, перспектывы: матэрыялы III Міжнар. кангрэса беларускай культуры ў дыялогу ўсіх народоў (Мінск, 21–25 мая, 2000 г.) — Мінск, 2001. — С. 145–149.
- Волкава, Я. В. Польска-беларускі слоўнік: звыш 40 000 слоў / Я. В. Волкава, В. Л. Аўтава. — Мінск, 2005.
- Гапоненка, І. А. Лексіка беларускай літаратурнай мовы XIX — пачатку XX ст.: асаўбівасці стаўнайлення і развіція / І. А. Гапоненка. — Мінск, 2012.
- Гессен, Д. Большойпольско-русский словарь: ок. 80 000 слов: в 2 т. / Д. Гессен, Р. Стыпуга. — М., Варшава, 1979.
- Запрудскі, С. М. Беларускае мовазнайства і развіціе беларускай літаратурнай мовы: 1920–1930-я гады / С. М. Запрудскі. — Мінск, 2013.
- Шакун, Л. М. «Усходнія» і «захаднія» крыніцы палаўнення лексічных сродкаў беларускай мовы / Л. М. Шакун // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4: Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. — 1995. — № 2. — С. 22–26.

**А**б'ектам нашай ўвагі ў далдзеным даследаванні з'яўляючыся лексічныя адзінкі, якія ў Тлумачальным слоўніку беларускай мовы (далей — ТСБМ) падаюцца за абмежавальны паметай *абл.* Як вядома, беларуская літаратурная мова з'яўляецца мовай з дыялектнай асновай, таму сёня некаторыя беларускія лініі вісты, напр., Д. Глаўлевец [3], мяркуюць, што тия ці іншыя дыялектныя слова можна ўключыць у лігарагурную мову.

У 20-я гг. ХХ ст., у перыяд фарміравання беларускай літаратурнай мовы, таксама пімат ўвагі ўз্�дылялася ролі дыялектнай лексікі. Так, згаданая праблематыка ўзьдымаемца ў артыкулах «Што прэба зрабіць па беларускай мове і літаратуры» (1921) Яўхіма Карскага, «Некаторыя ўвагі да беларускай літаратурнае мовы» (1924) Язэпа Лёсіка, «Да пытання аб укладанні слоўніка жывой беларускай мовы» (1925) Сяргана Некрашэвіча, «Аб зборанні народнага слоўнікавага матэрыялу ў беларускай мове ў 1927 г.» (1927) Міколы Байкова і інш. Адзначым, што кожны лінгвіст падкрэсліваў важнасць, значнасць народнай, дыялектнай лексікі як асновы для беларускай літаратурнай мовы. Методыка напай працы наступная: спачатку з ТСБМ робіцца выбарка слоў з паметай *абл.*, затым наўнасць кожнай адзінкі правараенца па дыялектных слоўніках. На сёняшні дзень картагэка налічвае 127 адзінак, аднакнатурана, што не кожная з іх падлягае ўсічкоэнню ў даследаванне, бо намі былі вылучаны крытэрыі для аднясэння лексічнай адзінкі да запаўняльnika інтрапланівальнай лакуны. Да іх мы адносім адзінкі, якія характарызуюцца ў некалькіх місцовасцях Беларусі; маюць гісторыю выкарыстання ў беларускай мове (зафіксаваныя ў Гістарычным слоўніку беларускай мовы), могуць напоўніць сінанімічны рад, выступішы семантычным або семантыка-стылістичным синонімам; могуць з'явіцца кампанентамі словаўтваральнага гнізда, могуць пашырыць гіпера-гіпанімічныя рады; могуць выступіць аднаслоўным адпаведнікам да літаратурнай апісальнай назвы.

Асобна адзначым, што намі разглядаюцца толькі тия лексічныя адзінкі, якія вызначаюцца актуальнасцю (намінальні з'яў, паніціяў, рэчаў і прадметаў, не актуальная для нашага часу, не разглядаюцца).

На наш погляд, цікава таксама разгледзець стылістычны статус даследуемых адзінак і ў іншых славянскіх мовах, у прыватнасці польскай. Беларуская і польская мовы вельмі падобныя па сваім лексічным складзе, бо адносяцца да славянскай мовнай групы. Зразумела, што, паколькі Польшча і Беларусь маюць шмат агульнага ў гісторыі, культуры, гэта не малю не адбіца і на мове.

<sup>1</sup> Знакам \* пазначаны выданні, якія выходзілі пад межамі Заходній Беларусі (Вільні).

Як вядома, польская мова, як і беларуская, з'яўляеца мовай з дыялектным базисам, таму, на напіс погляд, разглядано чы беларускія лексемы з паметай *абл.*, якія можна ўвесці ў літаратурны ўжытак, варта парадаць іх стылістычны статус у польскай мове.

Для даследавання мы выбрали, як ужо было адзначана, ТСБМ, паколькі ён з'яўляецца на сённяшні дзень самым поўным з існучых слоўнікаў беларускай мовы. Выданне складаеца з 5 тапоў (6 кніг) і выходзила на працыту 1977–1983 гг., ягоны реэстэр напіцвае калі 100 000 лексічных і фразеалагічных адзінак.

Для працы з фактычным матэрыялам з польской мовы выкарыстоўваўся Універсальны слоўнік польской мовы ў 4 тапах пад рэдакцый прафесара Станіслава Дубаша, які быў выдацены ў 2006 годзе і таксама налічвае каля 100 000 слоў. Як сказана ў прадмове да выдання, яно з'яўляецца «сярэднім» паміж 11-томным слоўнікам польской мовы пад рэдакцый Вітольда Дарашэўскага (120 тысяч слоў) і 3-томным слоўнікам пад рэдакцый Мечыслава Шымчака (каля 72 000 слоў) і іншымі слоўнікамі. Згаданае выданне рэпіструе перадусім лексіку другой паловы XX — пачатку ХХІ ст., аднак змяшчае і багата ранейшых па часе функцыянаваннія слоў, якія фіксуе слоўнік пад рэдакцый Дарашэўскага. У слоўніках польской мовы Тэрытарыяльна абмежаваная лексіка абазначаецца паметай *reg.*

Для разгляду мы выкарыстали выбарку лексічных адзінак з паметай *абл.*, падыд, вызначаным вышэй крытэрыям для ўкаючэння ў літаратурны ўжытак: а<sup>б</sup>л<sup>ет</sup>ак ‘жывёліна ва ўзросце двух год, жывёліна, якай пералетава’, а<sup>б</sup>л<sup>у</sup>н<sup>ы</sup> ‘1. Той, хто адмоўна ставіша да чаго-н., мае памылковую думку аб чым-н.; 2. Той, хто адмоўна ставіша да чаго-н., мае памылковую думку аб чым-н., а<sup>б</sup>л<sup>у</sup>н<sup>ы</sup>’; 1. Які далека зайшоў у сваіх памылках, забуся з правільнай жыццёвай дарогі; 2. Ілжывы, няправільны, памылковы’, а<sup>л</sup>е<sup>с</sup> ‘нізкі запінъні падсохлы, прывялы без вады ў гарачую пару’, а<sup>л</sup>о<sup>г</sup>ец ‘вялікі кавалак свінога сала, які атрымліваецца пры разбрзданні туфы’, а<sup>с</sup>т<sup>и</sup>а ‘спіна’, б<sup>е</sup>з<sup>з</sup>ал<sup>о</sup>ү ‘2. луг, зарослы хмызняком або трысцем нізіна; забалочанае месца’, а<sup>л</sup>и<sup>ч</sup>ты ‘падсохлы, прывялы без вады ў гарачую пару’, а<sup>л</sup>о<sup>г</sup>ец ‘вялікі кавалак свінога сала, які атрымліваецца пры разбрзданні туфы’, а<sup>с</sup>т<sup>и</sup>а ‘спіна’, б<sup>е</sup>з<sup>з</sup>ал<sup>о</sup>ү ‘2. Пра вельми дрэннае надвор’е (завіруху, дождж, буру)’, б<sup>р</sup>а<sup>ч</sup>ен<sup>і</sup>к ‘дварарадны браг (рэдка — родны)’, б<sup>р</sup>ы<sup>ло</sup>ас<sup>ц</sup> ‘то, што і *бр*а<sup>ч</sup>а, *бр*ы<sup>ло</sup>да’, б<sup>р</sup>укта ‘глыбкае месца, яма, вір у рагэ, возеры і пад.’, б<sup>я</sup>л<sup>о</sup>га<sup>ла</sup> ‘3. выгада (у 1 значэнні ‘карысьць, прыбыць; разлік’), вы<sup>л</sup>уп<sup>і</sup>ка ‘тыкань, пароць канцом чаго-н.’, в<sup>е</sup>рат<sup>і</sup>н<sup>і</sup>к ‘гоні, затон’, в<sup>е</sup>р<sup>і</sup>ч ‘скрутак чаго-н. (дроту, кабелю, вяроўку, лушчы)’, в<sup>і</sup>л<sup>о</sup>ж<sup>ы</sup>ны ‘звілісты’, в<sup>і</sup>л<sup>о</sup>ж<sup>ы</sup>на ‘звіліна’, в<sup>у</sup>ст<sup>и</sup>шинас<sup>ц</sup> ‘вусціннасць’, в<sup>ы</sup>г<sup>а</sup>ло<sup>да</sup> ‘3. выгада (у 1 значэнні ‘карысьць, прыбыць; разлік’), вы<sup>л</sup>уп<sup>і</sup>ка ‘3. рэчы, якія рыхтуюцца да таго, што ідзе (едзе) У дарогу // пасаг У выгідзе хатніх рэчай’, в<sup>ы</sup>сп<sup>і</sup>ял<sup>і</sup>к ‘штуршок нагой’, га<sup>з</sup>д<sup>з</sup>ін<sup>і</sup> ‘3. каго наймаць на працу на пунчы час’, гайн<sup>і</sup> ганн<sup>і</sup> ‘этрая вайкоў, сабак’, гак<sup>і</sup> ‘2. участак зямлі, які вострым клинам удаецца ў што-н.’, гап<sup>і</sup>ч<sup>ы</sup>к ‘вялікі мароз з ветрам (звычайна ў пачатку зімы да выпадзення снегу)’, гашт<sup>і</sup>н<sup>і</sup> ‘задаша’.

2384/1с ‘карніз’, гічка<sup>1</sup> ‘Верхняя частка завязанага мяшка, торбы’, гіеіст<sup>ы</sup> ‘2. вязкі’, гломаз<sup>і</sup> ‘ламатча, смешце’ глыб<sup>і</sup> ‘куча галія, хворасту, луچ’, груча ‘чыменная крупа’, а таксама капа з гэтых круп’, гук<sup>і</sup> ‘маладая галінка, атолъялак, паастак’, гучча ‘4. капа’, даражыцца ‘запрашваць на пада дорага пры продажы чаго-н. або наймацься на работу’, дзерыны ‘створка дзвярэй’, озікет<sup>і</sup> ‘гаварыць, пускаць пагалоскі, чуткі’, дзялінка ‘3. кавалак чаго-н.’, дое ‘1. на падзозе, на зямлі; 2. уніз, дадолу’, дор ‘драніца’, дробы ‘рэбры’, дрочычы<sup>і</sup> ‘не даваць спакою, турбаваць’, дубиль ‘падвойная рама, падвойныя дрэвы’, дыч<sup>і</sup>ч<sup>ы</sup> ‘тойтая дошка; дыллеўка’, дыхтоўны ‘вельмі добры, высокай якасці’, дыхцеў ‘павяваць, дыхаць’.

З іх агульнымі для беларускай і польской мовы з'яўляюцца: вада, выгодда, выпрыга, взыліс, груды, груды грудка, дрочычы<sup>і</sup>, дыль.

Так, лексема вада, якай ў беларускай мове мае значэнне ‘загна, недахоп’, фіксуецца ў гаворках Брэсцкіны і Гродзенскіны — якраз у тых рэгіёнах, якія мяжуць з Польшчай. У польской мове згаданае слова з'яўляецца полісемічным і мае 3 значэнні: wada — 1. ujemna cecha charakteru; przywara, 2. ciężna secha, brak, uszkodzenie obniżające wartość jakiegoś przedmiotu, wtórowi pracy, systemu; defect, usturka, 3. niedoborwoj, zniekształcenie, nieprawidłowa budowa lub zle działanie jakiegoś narządu żywego organizmu [9, с. 332]. Значэнне лексічнай адзінкі ў беларускай мове супадае з другім значэннем слова ў польской мове.

Назоўнік wygoda мае два значэнні: 1. to, co konus dogadza, zaprokaja czujesz potrzeby, 2. greszy, utrudzenia itp. ułatwiające wykonywanie jakichś czynności, uprzejmniając zuse [9, с. 590].

У беларускай мове фіксуецца лексема выгода, якая мае 3 значэнні, і гэтыкі ў адным з іх з'яўляеща дыялектым і мае то же значэнне, што і выгода ў 1 значэнні, г.зн. ‘карысьць, прыбыць; разлік’.

Назоўнік выправа з'яўляецца шматзначным і ў сваім трэцім значэнні ‘рэчы, якія рыхтуюцца да таго, хто ідзе (едзе) У дарогу // пасаг У выгідзе хатніх рэчай’ падаецца з паметай *абл.* Цікава, што ў польской мове лексема wyprawa таксама полісемічна і ў значэнні ‘bielizna, pościel, ubranie, sprzętu, które dostaje od rodzinów dziewczyna wychodząca za mąż’ [9, с. 655] падаецца з паметай przestrzaz, а гэта значыць, што лексема з'яўляецца ў старэлай, ужываеца пераважна прадстаўнікамі старэшага пакалення.

Дыялектыны назоўнік гымс фіксуецца ў слоўніку беларускай мовы са значэннем ‘карніз’ і пры У слоўніках прыдзенскіх і брэсцкіх гаворак, якімі мы карыстаўся пры даследаванні. Аднак ілюстрацыйны матэрыял ТСБМ да гэтага слова (прывіслады з твораў Янкі Брылы, носьбітава гаворкі Карэліцкага раёна Гродзенскай вобласці, і Пятра Глебкі, носьбітава гаворкі Уздзенскага раёна Мінскай вобласці) часткова ўказвае на тэртыорыю яго пашырэння. Слоўнік польской мовы фіксуе лексему gzym, прычым гэтае слова з'яўляеца

полисемічним і ў кожным сваім значэнні мае тую ці іншую абмежавальную памету: 1. *archi*, pozjomo biegnaçcy profilowanu wstępsciany, zdobiacy we-wnetrzne i zewnêtrzne mury budynku, 2. *książk*, wystajace obrieze sprzeżetow domowych lub mebli, 3. *geogr*, poziomu wstęp na zbozcy skały, 4. *przestarz*. listwa do zawieszania firanek, karnisz' [9, c. 1109]. Зноў жа, як бачым, чаівёргас значэнне, аналагичнае з семантыкай беларускай лексемы, мae памету *przestarz*.

Слова прыйшло ўпольскую мову з немецкай. Цікава, што ў немецка-беларускім слоўніку як адзін з варыянтаў перакладу слова *Gesims* таксама фіксуецца разглюдаемая адзінка: 'карніз, гэымс, выступ' [2, с. 292]. Пры перакладзе на рускую мову падаецца памета *стр.* 'карніз, выступ' [1, с. 378].

Прыметнік **грубы** з'яўляецца полісемічным, аднак толькі ў значэнні 'цяжарная' (пра жантэнну) пазначаны паметай *абл.* Дыялектныя слоўнікі падаюць іншыя дэфініцыі слова: 'тоўсты бульбыны блін' [4, с. 34], '1. тоўсты (пра палатно); 2. нізкі (пра голас)' [7, с. 90], грубая '1. тоўстая 2. цяжарная' [5, с. 128]. Як бачым, толькі ў адным са слоўнікай значэнне супадае зтым, што падаецца як абмежаванне паводле ўжывання ў ТСБМ. Нагуральна, слова **gruby** фіксуешца і слоўнікам польскай мовы, аднак значэнне 'цяжарная' адсутнічае: 1. мајаць znaczny przekrój poprzeczy, 2. парады określony przekrój poprzeczy, 3. o dźwiękach, głosie: niski, głuchy, przytumiony, 4. o ludzjach, mających znaczną tuszę, dużą wagę ciała, otulę, tęgi, 5. *książk*, pospolity, trzywialny, niewyróżniony, 6. o odzieży cięplej, chroniącej od zimna, 7. większy niż możliwie się było spodziewać [8, с. 1084]. Такім чынам, слова супадаюць у значэннях 'тоўсты (пра палатно)', 'нізкі (пра голас)'.

У піжэйтрыўведзенай табліцы прыстаўлены супаденне/несупаденне абмежавальных памет для беларускіх і польскіх лексем:

Слова	Памета <i>абл.</i> / <i>reg.</i>	уст. / <i>przestarz.</i>
<b>вода</b>		
<b>woda</b>		
<b>выгода</b>		
<b>wygoda</b>		
<b>выправа</b>		
<b>wyprawa</b>		
<b>гэымс</b>		
<b>gzymis</b>		
<b>грубы</b>		
<b>gruby</b>		

Увогуле, кампаратyўны аналіз стылістычнага статусу некаторых польскіх і беларускіх лексем накроўвае на цкавыя думкі: як нескладана заўажыць, слова, якія фіксуюцца ТСБМ з паметай *абл.*, сустракаюцца ўпольскай мове з паметай *przestarz.* (такіх прыкладаў 2-3-5). Падкрэслім, што з паметы слоў грубы ўпольскай мове не маюць абмежавальных памет, г. зн. з'яўляюцца літаратурнымі.

Такім чынам, разгледэўшы некаторыя беларускія тэртыярыйльна абмераваныя лексемы ў паруцанні зпольскімі, мы паказалі, што функцыянаванне слоў у роднаснай мове ў якасці нарматыўных з'яўляецца адным з дапаможных паказынкаў, які пацвярджае магчымасць змяніць іх стылістычны статус і ў беларускай мове.

### Скарачэнні

абл. — абласное

стр. — будаўнічое/ы

уст. — устарэлае  
przestarz. — przestarzaly

reg. — regionalism

### Літаратура

- Большой немецко-русский словарь. 11-е изд., стереотип. — М., 2004.
- Кур'янка, М. І. Нямецка-беларускі слоўнік / М. І. Кур'янка. — Мінск, 2006.
- Паўлавец, Д. Д. Наследчы час стварэння поўнага слоўніка беларускай мовы / Д. Д. Паўлавец // Жыццём і словам прысягаочы... : да 90-годдзя праф. М. Я. Цікоцкага: зб. наук. прац. — Мінск, 2012. — С. 428–437.
- Слоўнік рэгіональнай лексікі Гродзеншчыны / А. І. Багдзевіч, І. І. Бунновіч, С. А. Богуш [інш.]. — Гродна, 1999.
- Сцяшковіч, Т. П. Матэрыялы да слоўніка Гродзенскай вобласці / Т. П. Сцяшковіч; АН БССР, Ін-т мовазнаўства. ГДП імя Янкі Купалы. — Мінск, 1972.
- Граматычны слоўнік беларускай мовы: У 5 т. / рэд. К. К. Атраховіч. — Мінск, 1977–1984.
- Янкова, Г. С. Дыялектны слоўнік Лоёўшчыны / Г. С. Янкова. — Мінск, 1982.
- Uniwersalny słownik języka polskiego PWN / pod red. Stanisława Dubiszsa. Т. I: A-J — Warszawa, 2006.
- Uniwersalny słownik języka polskiego PWN / pod red. Stanisława Dubiszsa. Т. 4: T-Z. — Warszawa, 2006.